

ПАЛАЦ ДЛЯ ГРАЦЬІ

«Новы дом» для будучых прызёраў адкрылі ўчора ў Мінску. Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па мастацкай гімнастыцы — гэта ўнікальны для постсавецкай прасторы комплекс. У ім не толькі залы для заняткаў, але і вучэбныя класы, пакоі для адпачынку, харэаграфічныя кабінеты, нават басейн і лазня. Для беларускіх грацый стварылі такія ўмовы, ад якіх нават у неспартсмена дух захоплівае. У адкрыцці цэнтра ўзяў удзел Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.



Побач з будынкам стаіць зроблены з каменю мяч і стужка з металу — своеасаблівы манумент усім юным гімнасткам. Дзве дзяўчынкі, што толькі выйшлі з Палаца, гадоў сямі, падыходзяць да яго. «Ну і стужка! Мне такую не ўзяць», — кажа адна з іх. Смяюцца, а другая раптам заўважае, што на мячы — адбітак далоні нашай славутай Марыны Лобач. Кладзе туды руку і кажа: «Хачу быць як яна!»

Марына ЛОБАЧ — першая савецкая алімпійская чэмпіёнка па мастацкай гімнастыцы. Яна была адной з тых, хто разрэзаў учора чырвоную стужку падчас

урачыстага адкрыцця будынка. Чэмпіёнка ўспамінае, у якіх умовах яна трэніравалася яшчэ ў часы СССР, у якіх памяшканнях да гэтага дня займаліся сённяшнія спартсменкі, і прызнаецца, што мяжы няма яе захапленню. «Тут мяне напаўняе натхненне і, галоўнае, — жаданне працаваць надалей», — падзялілася ўражаннямі яна.

Па словах **старшыні Беларускай асацыяцыі гімнастыкі Алены СКРЫПЕЛЬ**, выхаванцы ў мастацкай гімнастыцы ўжо з гэтага дня пачнуць абжываць новы дом. Ён сапраўды ўнікальны, бо Беларусь адна з першых, хто збудаваў цэлы комплекс для

такага віду спорту, што для невялікай краіны — дасягненне. «Цікава, да мастацкай гімнастыкі пастаянна расце. Ён каласальны! Бацькі ахвотна аддаюць у яе маленькіх дзяўчынак. Дарэчы, сёння мы абмяркоўвалі з Прэзідэнтам, што варта таксама развіваць і мужчынскую мастацкую гімнастыку, набіраць таксама і хлопчыкаў», — дзеліцца Алена Скрыпель.

Звяртаючыся да прысутных падчас адкрыцця Палаца, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што жанчыны — гэта найлепшае, што ў нас ёсць. Палац гімнастыкі — сімвалічны падарунак для тых дзяўчынак, якія займаюцца мастацкай гімнастыкай, да надыходаў Міжнароднага дня жанчын. І тых грошай, якія ўкладзены ў будынак, не шкада. Прэзідэнт выказаў удзячнасць усім, хто меў дачыненне да ўзвядзення гэтага цэнтра. Асабліваю ўдзячнасць ён выказаў будаўнікам. «Вось тут вы ўжо малайцы. Дамовіліся мы менш як год таму, што да 8 Сакавіка падорым гэтым цудоўным дзяўчатам, іх бацькам, усім тым, хто сёння займаецца, адказвае за мастацкую гімнастыку, за спорт, такі цудоўны і ўтульны палац, і мы гэта зрабілі. Вы, будаўнікі, гэта зрабілі. Я вельмі рэдка хвалю будаўнікоў, але шчыра вам удзячны», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка дадаў, што мастацкая гімнастыка ў Беларусі пакрыўджана не была, хоць раней такіх умоў для заняткаў спартсмены не мелі. Цяпер у іх ёсць дастойная пляцоўка для таго каб паказваць і надалей добрыя вынікі. «Я хацеў, каб вы тут не толькі працавалі. Работа спартсмена — галівудская работа. Ведаю, як цяжка вам, асабліва маленькім, — звярнуўся кіраўнік дзяржавы да гімнастак. — Я хацеў бы, каб вы тут і аднавіцца маглі, і адпачыць. Таму



Аліна КАБАЕВА, алімпійская чэмпіёнка па мастацкай гімнастыцы, **Расія**: — Цудоўна, што такі комплекс у вас з'явіўся. Ён адзін з найлепшых у свеце, магу дакладна сказаць. Беларуская школа мастацкай гімнастыкі канкурыравала і раней з расійскай, і без такіх залаў. Паглядзім, што будзе надалей. Але я за канкурэнцыю, у гэтым сутнасць спорту. Тут сярод маіх даўніх сяброў я зноў сустрэла Юлію Раскіну, беларускага сярэбранага прызёра Алімпійскіх гульняў, якая зусім не змянілася. Гэта нібыта вярнула мяне ў мінулае на шмат гадоў назад. Увогуле для мяне шчасце знаходзіцца тут, у Беларусі, і вялікі гонар.

жывіце ў гэтым доме дружна, мірна, працуйце, трэніруйцеся, адпачывайце, мы за вас будзем хвараць».

Таксама Прэзідэнт падзяліўся галоўным сакрэтам поспеху для спартсмена — не заціскацца і ні ў якім разе псіхалагічна сябе не напружваць, а старацца выступаць на спаборніцтвах так, нібыта на трэніроўцы. І гэта — выключна ўнутраная работа кожнага. «Калі вы гэту праблему ў сабе вырашыце, вы дакладна будзеце чэмпіёнкамі і свету, і Алімпійскіх гульняў. Яшчэ раз жадаю вам псіхалагічна добрага настрою, самаадданасці, мужнасці ў гэтым жаноцкім і ў той жа час мужчынскім відзе спорту», — пажадаў юным грацыям Аляксандр Лукашэнка.

Вераніка ПУСТАВІТ.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

WP: ЗША разглядалі магчымасць прымянення ваеннай сілы ў дачыненні да ўлад Сірыі

Белы дом на мінулым тыдні абмяркоўваў магчымасць прымянення ваеннай сілы ў дачыненні да сірыйскага кіраўніцтва ў якасці пакарання за меркаванае прымяненне Дамаскам хімічнага зброі ва Усходняй Гуце. Пра гэта паведаміла газета The Washington Post, спасылаючыся на неназваных афіцыйных асоб.



Па іх словах, нарада пад старшынствам прэзідэнта Дональда Трампа прайшла ў пачатку мінулага тыдня і ў ёй прымалі ўдзел, у прыватнасці, кіраўнік апарату супрацоўнікаў Белага дома Джон Кэлі, памочнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Герберт МакМастэр і міністр абароны Джэймс Мэціс.

Як піша газета, «Трамп запытаў пра варыянты дзеянняў з мэтаю пакараць урад Башара Асада пасля паведамленняў аб прымяненні газападобнага хлору — па меншай меры ў сямі выпадках сёлета — і, магчыма, іншых атрутных рэчываў, у выніку чаго пацярпелі мірныя людзі ў раёнах, якія знаходзяцца пад кантролем апазіцыі».

Паводле адной з афіцыйных асоб, працягвае выданне, Трамп «не стаў настойваць на ваеннай акцыі» і ўдзельнікі нарады «прынялі рашэнне працягваць сачыць за развіццём сітуацыі».

Прадстаўленыя Пуціным узоры зброі трапяць у войскі ва ўстаноўленыя тэрміны

Расійскія войскі атрымваюць найноўшыя сістэмы ўзбраення, пра якія расказаў 1 сакавіка ў пасланні Федэральнаму Сходу прэзідэнт Уладзімір Пуцін, ва ўстаноўленыя тэрміны, заявіў міністр абароны Расіі генерал арміі Сяргей Шайгу.

«Прэзідэнт прадставіў шэраг найноўшых напрацовак абаронна-прамысловага комплексу, адзначыўшы, што асобныя ўзоры ўжо паступілі ў армію. Хачу адзначыць, што ўсё намечанае будзе рэалізавана ва ўстаноўленыя дзяржаўнымі кантрактамі тэрміны», — сказаў ён.

«Вярхоўны галоўнакамандуючы высока ацаніў работу па ўмацаванні ўзброеных сіл, павышэнні абароназдольнасці краіны. Ён падкрэсліў, што сёння Расія мае сучасную, кампактную і высокатэхналагічную армію», — падкрэсліў міністр абароны Расійскай Федэрацыі.

Міністр таксама адзначыў важнасць разгортвання сучаснай арбітальнай групы ваенных спадарожнікаў. «Прэзідэнт Расіі не раз падкрэсліваў, што нашы армія і флот павінны не толькі адпавядаць патрабаванням сённяшняга дня, але і быць гатовымі да заўтрашніх спосабаў вядзення ўзброенай барацьбы. Безумоўна, рашэнне гэтай задачы непасрэдна залежыць ад наяўнасці сучаснай арбітальнай групы спадарожнікаў ваеннага прызначэння», — сказаў ён.

У Шры-Ланцы ўведзены рэжым надзвычайнага становішча з-за сутыкненняў будыстаў і мусульман

Улады Шры-Ланкі ўвялі ў аўторак рэжым надзвычайнага становішча на ўсёй тэрыторыі краіны на 10 дзён у сувязі з сутыкненнямі паміж будыстамі і мусульманамі ў раёне Кандзі ў Цэнтральнай правінцыі.



Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік урада Шры-Ланкі Даясіры Джаясекара.

«На спецыяльным пасяджэнні кабінета міністраў было прынята рашэнне абвясціць надзвычайнае становішча тэрмінам на 10 дзён для прадукціўнага распаўсюджвання міжабшчынных беспарадкаў на іншыя часткі краіны, — прыводзіць яго словы агенцтва Reuters. — Было таксама прынята рашэнне прыняць жорсткія меры супраць людзей, якія заклікаюць да гвалту праз «Фэйсбук».

Улады Шры-Ланкі ўчора накіравалі войскія часці і дадатковыя сілы паліцыі ў акругу Кандзі для прадукціўнага міжабшчынных сутыкненняў. Гэта адбылося пасля таго, як у названым рэгіёне падпалілі некалькі крам, якія належаць мусульманам.

Напружанасць паміж прадстаўнікамі абшчын будыстаў, якія складаюць большасць насельніцтва Шры-Ланкі (каля 70 %), і мусульман (каля 10 % насельніцтва) нарасталала ў краіне на працягу апошняга года.

Парламенцкі дзённік

ДАПРАЦУЮЦЬ ЗАКОН АБ МАСАВЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАХ

Дапрацоўку праекта закона па пытаннях правядзення масавых мерапрыемстваў абмеркавалі дэпутаты і прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Пасяджэнне рабочай групы прайшло ў Палацы прадстаўнікоў.

Па словах кіраўніка рабочай групы па дапрацоўцы законапраекта, намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў **Валерыя САЎКО**, праект накіраваны на ўдасканаленне прававога рэгулявання адносін у сферы арганізацыі правядзення масавых мерапрыемстваў. Зыходзячы з гэтага мяркуецца ўнесці карэкціроўкі ў закон «Аб масавых мерапрыемствах» і Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях з улікам правапрымяняльнай практыкі.

З новаўвядзенняў парламентарыі прапаноўвалі ўвесці паведамляльны парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у пастаянных месцах для іх правядзення, якія вызначаны мясцовымі выканкамамі. Таксама прапаноўвалася прадугледзець шэраг мер па забеспячэнні грамадскага парадку, бяспекі і дадатковыя патрабаванні да арганізатараў масавых мерапрыемстваў. Плануецца ўрэгуляваць і працэдуру адклікання заявы аб правядзенні масавага мерапрыемства.

У сваю чаргу прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў выказалі сваё меркаванне па законапраекце. У прыватнасці яны прапаноўвалі адмяніць патрабаванні аб аглаце арганізатарамі расходаў на забеспячэнне грамадскага парадку. Не менш важным палічылі таксама ўдакладніць азначэнне масавага мерапрыемства ў законе.

Нагадаем, што Закон Рэспублікі Беларусь «Аб масавых мерапрыемствах» быў прыняты ў 1997 годзе. У кастрычніку мінулага года праект аб дапаўненнях у закон быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у першым чытанні. У цяперашні момант ён рыхтуецца да другога.

Ілья КРЫЖЭВІЧ